

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 72 (5746) 28 сакавіка 1937 г., нядзеля ЦАНА 10 КАП.

СЁННЯ ў НУМАРЫ

В. І. ЛЕНИН — Тры крыжы і тры суетаўныя часткі марксізма.

СПРАВАЗДАЧНА-ВЫБАРЧЫЯ СХОДЫ ПЯРВІЧНЫХ ПАРТЫЙНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ.

ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛА — Авалядаць большэвізмам.

С. Шацілаў — Аб рабоце музыкальных устаноў Беларусі.

Шляфэр — Здаўляючая бестурботнасць.

П. Кавалёў, М. Каган — на вачах райкома, са згоды і ведама ЦК ЛКСМБ.

М. Пагонскі — Менскі горсовет адраваў ад нас.

ЗА РУБІЖОМ:

Нота іспанскага ўрада Англіі.

Дагавор паміж Італіяй і Югаславіяй.

Азава кампартыі Італіі.

Фашыска-грэцкія змова ў Валенсіі.

АВАЛОДВАЦЬ БОЛЬШЭВІЗМАМ!

Міжнародны рабочы рух стаў несакрыпнай, пераможнай сілай з тых пор, як навуковы сацыялізм стаў тэарэтычнай асновай пролетарскай рэвалюцыі.

Бессмертная заслуга Маркса і Энгельса ў тым, што яны стварылі глыбоканавуковую тэорыю сацыялізма. Яны не «выдумлялі» рэспэктаў выратавання чалавечства, як гэта рабілі да іх мысліцелі і дзеячы ўпачатковага сацыялізма. Яны даў вышэйшае тэарэтычнае абгрунтаванне рабочай барацьбы рабочага класа, абгрунтавалі на крытычна засноўнай аснове існаванне пэўнай навуковай тэорыі. «Канітал» Маркса, гэты помнік грандыёзнай тэарэтычнай работы, высіла пад чалавечтвам, як непаўторнае творчае дасягненне, як непаўторнае творчае дасягненне, як непаўторнае творчае дасягненне навуковага мыслення і рэвалюцыйнай пролетарскай барацьбы.

Непарушымы сувязь рэвалюцыйнай тэорыі з рэвалюцыйнай практыкай — асноўная рыса марксізма-ленінізма. Яна адрознівае гэтую сілу Леніна і яго гістарычнай работы, якая ляжыць ў пачатку XX стагоддзя пасля патаката фарміравання сапраўды рэвалюцыйных большэвіцкіх партыйных кадраў.

«Без рэвалюцыйнай тэорыі не можа быць і рэвалюцыйнага руху». «...ролю перадавога барацьбіта можа выканаць толькі партыя, кіруючая перадавой тэорыяй» — вось красавольнае палашэнне Леніна ў рабоце «Чо дзеляць?», якой пачынае 35 год. Прымяненне ўласнай тэорыі партыі да гэтага асноўнага палашэння марксізма-ленінізма, таварыш Сталін падкрэслівае, што яно «абавязвае асобную сілу і асобнае значэнне» пэўна пераможна сацыялістычнай рэвалюцыі.

Незбораны тэарэтычна партыйным работнікам-праўнікам можа да часу рухацца па пратарай дарожцы. Пры першай жа перамене абстаноўкі, пры сутыкненні з непараўнальным пераходам ён губляецца, ён не можа разабрацца сваёй сістэмай і арыентавацца ў гэтых умовах. Ён не арыентавацца. Ён лёгка можа стаць зброй ў руках ворага.

А класавы вораг добра ведае сілу рэвалюцыйнай тэорыі марксізма-ленінізма. Буржуазія пінжыць сілы сваёй інтэлектуальнай, сваёй рэфармісцкай агенцурнай працы і накіроўвае на тое, каб прывесці рабочым масам раўнадушша і абывацтва да тэорыі, аба на тое, каб фальсіфікаваць паставы дзеянне рэвалюцыйнай тэорыі рабочага класа. Адна з найбольш вострых відаў фальсіфікацыі быў менавіта тракцісцкіх тэорыяў, быццам-бы Ленін быў толькі вынікам праектаў пролетарскай рэвалюцыі, быццам-бы Ленінізм бескарысны на частцы тэорыі. Таварыш Сталін у «Вопросах ленинизма» паказвае і даказвае, што

«...гэта больш чым дзіўная думка аб Леніне і ленинізме зусім няправільная і ні ў якой меры не апаўважае сапраўднасці, што імкненне працягнуць адмаўляцца ад тэорыі супярэчыць усму духу ленинізма і чэрага вліўнімі небеспэнамі на справы». (Падкрэслена нам. — Рэд.).

Гэтыя словы сказаны таварышам Сталіным 13 год назад. Але яны і сёння, як і тады, выклікаюць актуальныя для нашай партыі, для ўсіх работніцка-комунісцкіх, большэвіцкіх партыйных і непартыйных.

Контррэвалюцыйная буржуазія працягвае пашыраць атаку на ідэалагічны фронт марксізма-ленінізма, спалучаючы іх са шкідлівага на газетарыі Фрэнце, са здымак, шпіянажам. Матэрыял «Старэйшы» тракцісцка-лібэральнай і буржуазнай контррэвалюцыйнай шпіёнскай банды іх поўна выкарышчылі глыбіні ў шпіёнскіх некаторых савецкіх навуковых устаноў, які класы. Яны карысталіся халатнасцю, беспасечнасцю, ідэалагічным ідэям партыйных кіруючых работнікаў, згубіўшы разам з інтэрэсам да партыйна-палітычных пытаньняў і здольнасць разсазнаваць ворага.

Перадсеражэнні, якія не раз рабіў таварыш Сталін, былі забіты. У многіх месцах даўнаўра быў пераможны вярнуць намік рэвалюцыйнай тэорыі і практыкі. Самазавадзіна «спрактыкі», зацікаўленая марксізма-ленінісцкую вучобу, зарэкалася дзяляцтвам. Развучыўшыся валадаць зброй марксісцкай крытыкі, яны

аказваліся завершлівымі прафаталіямі-спінамі ў руках пракрыльвага ворага.

З другога боку, адраваўна ад рэвалюцыйнай практыкі вучоба пераважала ў многіх выпадках у мёртвую схаластыку, у тамадучына мудрстваванні. З марксізма школьнікі выхаластываліся яго жыццёва баявая, матэрыялістычна-ідэалагічная душа. І тут некага не ўспомніць перадавога таварыша Сталіна: «Творыя робіцца беспарадкамі, калі яны не звязаныя з рэвалюцыйнай практыкай, таскама-ж, як і практыка робіцца слабой, калі яны не асыягае сабе дарогу рэвалюцыйнай тэорыяй».

Гэта ўказанне таварыша Сталіна было забыта многімі кіраўнікамі партыйных арганізацый, для якіх прапаганда марксізма-ленінізма стала трэпестуменным чыствам. Фронт гэты быў закінуў, даручаючы пачатковыя даражыныя работніцка, пазбаўленых патрыяты і даламогі кіруючых таварышоў.

Партыя заўсёды надавала і надае велізарнае значэнне тэарэтычнаму і палітычнаму выхаванню сваіх кадраў. У найважнейшых умовах парэска паліцыя толькі намагаючыся толькі вывучыць найважнейшыя тэорыі класікаў марксізма-ленінізма, авалодваць марксісцка-ленінісцкай тэорыяй. Зараз у нашай краіне пераможнага сацыялізма казасяная пата мільянаў людзей да тэарэтычных ведаў, вельзарны і нашы магчымасці, гіганцкі ўрада і неабходнасць ідэалагічна пакаваць нашы кадры, зрабіць зэсцікі і сцікі тэорыі нашых работніцка сапраўднымі марксісцка-леніністамі, людзямі шырокага палітычнага круглагаду, зольнымі арыентавацца на ўнутранай і міжнароднай абстаноўцы. Выкальга гэта — азначыць вырашыць дзесяць дзесятых усіх задач партыі.

Авалядаць большэвізмам! Гэты лозунг высыліцца партыя на апошнім пленуме Цэнтральнага Камітэта. Авалядаць большэвізмам — азначыць палітычна на выхавань нашы кадры, прывесці ім густ да выхавання марксісцка-ленінісцкай тэорыі, даламагчы кадрам вывучыць і авалодваць найважнейшымі тэарэтычнымі кантэнтнамі, якія ёсць ў работах Маркса, Энгельса, Леніна і Сталіна. Многа тысяч налічваецца гурткоў рознага тыпу, вывучаючых на перакрыжках гісторыю партыі, ленинізм і асобныя тэорыі класікаў марксізма. На дзёнах пачатковых дзён аўдэла партыйнай прапаганды і агітаткі ЦК ВКП(б) да 1 студзеня 1937 года тавіх гурткоў было каля 17.000 і вучачыся ў іх — звыш дзвухсот тысяч чалавек. Тысячы комуністаў вывучаюць марксісцка-ленінізм у вышэйшых партыйных школах і на курсах. Але гэтага мала і колькасць: да таго-ж і вучоба ў большасці гэтых гурткоў і школь паставлена хрыпа.

Гістарычны Пленум Цэнтральнага Камітэта, стварыўшы сваёй рашэннямі ўмовы для пераходу на ўсёй партыйнай рабоце, істрабуе рашучага палітычнага сістэмы выхавання і пераадрэхтоўкі партыйных кадраў. Тэарэтычная вучоба абавязкова для ўсіх кіруючых работнікаў, і ў першую чаргу трэба пасылаць на вучобу палітычна стойкіх і найбольш зольных. Толькі той большэвік можа быць сапраўдным практыкам сацыялістычнага будаўніцтва, які валодае і тэарэтычнай зброй партыі. Пленум ЦК памешчэ сетку курсоў для пераадрэхтоўкі кіраўнікоў рашчых, варадскіх, аэругоных партыйных арганізацый, наравы пры ЦК ВКП(б) на пытаньнях ўнутранай і міжнароднай палітыкі для кіруючых сіл і адасных, краіных і рэспубліканскіх органаў партыі.

Валікае значэнне тэорыі, значэнне ідэалагічна-прапагандыскага фронту павіна быць адульвае паказам. Вучэннем Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна, большэвіцкім навіны авалодваць масы членаў нашай партыі. Адачы і заўсёды трэмаць у гатованасці вострыя зброю партыі — рэвалюцыйную тэорыю рабочага класа! Гэтага патрабуе партыя ад ўсіх сваіх членаў, да гэтага заклікае партыя ўсіх працоўных.

(Перадавы артыкул «Правды» ад 27 сакавіка).

СПРАВАЗДАЧНА-ВЫБАРЧЫЯ СХОДЫ ПЯРВІЧНЫХ ПАРТЫЙНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ

Выбары парткома на фабрыцы „КІМ“

Актыўна абмяркоўвалі члены і кандыдаты ЦК(б)Б партарганізацыі менскай фабрыкі «КІМ» справаздачу свайго партыйнага камітэта. У спрэчках па дакладу сакратара парткома т. Рубінштэйна выказалася 26 чалавек. Сход прызнаў работу парткома незадавальняючай.

26 сакавіка комуністы партарганізацыі фабрыкі «КІМ» абралі новы партыйны камітэт. На сходзе прысутнічала 24 чалавекі (асутнічаў азія на хваробе) і 16 кандыдатаў (асутнічала 2).

На абмеркаванне схода прысутнічалі выставілі 23 кандыдатуры. Абмеркаванне праходзіла пры актыўным удзеле як членаў, так і кандыдатаў партыі. На асобных канцытатах выказалася на 10—15 чалавек. У выніку акрытыка пераважнага абмеркавання ў спіс для выбараў закрытыя (тайнага) галасаваннем прысутнічалі 7 кандыдатаў.

Хто быў абразае? Вось, напрыклад, кандыдатура Літвін. Па ёй выказалася 24 чалавекі. Літвін мала актыўна ў партыйным жыцці. Але ў партарганізацыі чамусьці вакол ён стварыў аэрол славы, усюды вылучаў. Яна варад была членам парткома. На сходзе, разказваючы аўтабіяграфію, Літвін павядаляе, што ён муж выключна з партыі за ўкраванне свайго кулацкага пакожання. Сакратару парткома яна дагэтуль гаварыла зусім іншае.

Пасты выбараў шчотнай канісі (у колькасці 3 чалавек), ён стварыла зачытае п'ясе ЦК ВКП(б) і ашча раз растулае парадак закрытага (тайнага) галасавання.

Серынка для выбарчых лістоў апытавае канісі. Кожны член партыі арымае надукаваны спіс кандыдатаў для галасавання, аб выніках якая робіцца апавадзена азіяна ў рэгістрацыйным спісе. Неўзабаве азія за алыны члены партыі пачынаюць да серыні і адукаюць ў іх выбарчыя лісты.

Работа парткома прызнана незадавальняючай

Партыйная арганізацыя менскага дравапрадукцыйнага заводу імя Молатава 25 сакавіка пачала абмеркаванне даклада партыйнага камітэта. Сход пачаўся са сцяжэннем на 20 мінут супроць вызначанага часу. На сход з'явілася 41 член (з 46) і 13 кандыдатаў (з 16).

Пасля выбараў прэзідыума, якія праводзілі пераважна галасаваннем (вынікі палітычна вылучаныя сходам шчотным), старшынствуючы т. Кляўко па-стараным прабуе атэсты арганізацыйны пытанні схода вышчыніць галосам. Агаласіўшы парадак дня, ён не пачаўся на яго аэты схода, спыняючы даць слова для даклада, пры гэтым «авывае» вырашыць пытанне аб рагалеппе. Сход пачаўся старшынца, Сакратар парткома Батукоў пачынае рабчы даклад.

Два разы сход прапінгаў рагалеппе т. Батукоў (ён гаварыў азія рагалеппе 60 мін) і ўсё-ж узелнікі схода так і не ўваілі сабе становішча ўнутрыпартыйнай работы свай арганізацыі і не пачулі ад дакладчыка разгорнуты справаздачы аб зейнасці парткома.

25, 26 і 27 сакавіка адбыліся спрэчкі на справаздачы парткома. Выказалася звыш 30 чалавек.

Штаб аб чым гаварылі выступалі ў спрэчках. Гаварылі аб дронай рабоце сумнак, аб асобных вытворчых пеладках, аб пачунасці рабочай сілы і інш. Але пытанні ўнутрыпартыйнай работы былі асунуты на азія пачу. Аб іх гаварылі зусім мала, а ішча менш аб тым, чаму дрона разгорнуты прыткі і самарытыка, як партарганізацыя маілаўе свае сілы на выкрышчэ замаккаваўнага на завозе ворага.

Выключна дзеляшчы было выступленне партыі на справаздачы парткома. Выказалася звыш 30 чалавек.

Штаб аб чым гаварылі выступалі ў спрэчках. Гаварылі аб дронай рабоце сумнак, аб асобных вытворчых пеладках, аб пачунасці рабочай сілы і інш. Але пытанні ўнутрыпартыйнай работы былі асунуты на азія пачу. Аб іх гаварылі зусім мала, а ішча менш аб тым, чаму дрона разгорнуты прыткі і самарытыка, як партарганізацыя маілаўе свае сілы на выкрышчэ замаккаваўнага на завозе ворага.

Волікаў галасавання чакаюць не толькі члены партыі, але і пераважна большэвіцкіх кандыдатаў партыі.

Урашце, шчотнай канісі, палітычна ў тым-жа пакоі, дзе знаходзілася скрынка, вынікі закрытага (тайнага) галасавання, запрашае комуністаў на сход.

У новы склад парткома аказаліся абранымі 5 таварышоў.

Таксама акрытым (тайным) галасаваннем былі праведзены выбары дэлегатаў на рашчоную партыяфэрэнцыю асобна з рашчоным і асобна з даралым галосам.

Выбары паказалі, што рад комуністаў, асабліва газетарыі — Халеева, Палонскі, Літвін, Вяльгаў, Мільчак — зусім дрона ўзвельчваюць ў партыйнай рабоце, яма прапуюць над узліччнем свайго палітычнага ўрабунку.

Наказаванна ў гэтых адносінах кандыдатура дырэктара фабрыкі т. Неймана. Ён абран і счол парткома. Алінак спрэчкі па гэтай кандыдатуры былі асабліва характэрнымі. У час абмеркавання кандыдатуры разварацілі галас, патрабуючы выключна т. Неймана са спісу. У абмеркаванні кандыдатуры прышло ўдзел 19 чалавек. І ўсё-ж, калі пытанне аб выключна са спісу было паставлена на галасаванне, то за выключнае галасаванне 9 чалавек. Тав. Нейман арымаў найменшую колькасць галасоў з усіх абраных членаў парткома, а на партыяфэрэнцыю так і не быў абран. Работа т. Неймана была павяржана суровай крытыкай як і спрэчках на справаздачы парткома, так і ў час абмеркавання кандыдатуры. Вынікі-ж выбараў сведчаюць аб тым, што т. Нейману трэба сур'ёзна ўдзічыць буйнешыя неахошы свай работы, бо інакш партарганізацыя ў далейшым не наперніць арымаў газетарыі ад партыйнага жыцця, і апытычнасць і абдыкаваць адносіны да крытыкі мас.

А. ЛЕБЕДЗЕУ.

ПРЫЧЫНЫ „ПАСІЎНАСЦІ“

Учарашнія спрэчкі на агудным сходзе партарганізацыі ВПІ праходзілі на больш высокім палітычным узроўні. Выступленне кандыдата партыі Ланеўскай аб тым, як ён зацікаў у «пасіўнасці», з'явілася ўражлівай характэрнай работы парткома і ўсёй партарганізацыі.

Ланеўская апычы асмельлася пакрытыкаваць былога члена парткома Філіповіча за пахалісцтва і гэтага было хаставага для таго, каб неабасваена кампрамаваць Ланеўскую перад студэнтамі. А калі складалася спіс «пасіўных», Ланеўскую заісакаў першай у гэты спіс.

— І я маўчала паўтары гадзі, — гаворыць Ланеўская. — Адночы мяне выключалі з парткома. Там сілзеў прадстаўнік райкома. Ён запытаў: «Чаму партыйны камітэт не можа з вамі спрэчкі і характарызуе вас, як пажага чалавек?» Мне стала вельмі крыўдна. Ніхто ніколі не запытаўся ў мяне, як я прапую, жыць. Не даламагаў мяне, як кандыдату партыі. А да істэтыта я-ж на швейнай фабрыцы ў Вабурыйска была на кіруючай камасальскай рабоце і ідрона з ёю спраўлялася.

Такія адносіны парткома былі не толькі да Ланеўскай, але і да раз і іншых членаў і кандыдатаў партыі.

Член партыі Савіцкая крытыкавала паставу партыйнай вучобы, асабліва зятыкі гуртка па гісторыі партыі, якім кіруе Якубыч. Яна гаварыла, што заняты праходзяць сумна, асутнічае ўзвэка гісторыі з сучаснасцю, зусім не прымяняюцца мастацкая літаратура. У мінулым годзе зятыкі пачаліся з вывучэння VI з'езда партыі, дайшлі да X з'езда і на гэтым спыніліся. У гэтым годзе зноў пачалі з VI з'езда. Ішча горш паставлена палітычная вучоба сярэ бестарыйнага студэнта.

Вылучаюць Камытэцкі і даклада таварыша Сталіна сарвана.

У сваіх выступленнях комуністы гаварылі аб дронай пакрытоўцы да партыйных сходаў. Часта аб вастым для схода комуністы дэдаваліся толькі на самі сходы. Асутнічала правера выканання паставы партыйных сходаў. Толькі асутнічае прыткі і самарытыкі ў арганізацыі, грубае парушэнне ўнутрыпартыйнай дэмакратыі, самаістванасць замест большэвіцкага вырашэння пытаніяў у партыйным камітэце — вось прычыны ўсіх прапываў.

І зусім правільна комуністы Дарожка і Глушаног у сваіх выступленнях абвінавачвалі былога сакратара парткома Ладзята

Члена парткома Вабурыйска, які больш за ўсіх ведае аб апытычнасці спрэчках больш членаў парткома Зарэчара, Ярмош і Філіповіча, але не паставілі гэта пытанне перад партарганізацыяй. Партыйны камітэт у пэтым змест дэдаваў большэвіцкай работы больш за ўсё займаўся шумікай, тайным складаннем нейкіх характэрныстаў на кожнага члена партыі.

Ва ўчарашніх спрэчках комуністы выкрылі ішча больш фактаў апытычнасці зейнасці бідных членаў партыі Філіповіча, Ярмош і асабліва Зарэчара, партыйнасць якая многі з выступачых браў пад сумненне.

Комуністы гаварылі таксама і аб дронам стэлі кіраўніцтва Кагановіцкага райкома партыі, аб асутнісці з боку райкома сістэматычнай кантэртнай даламогі арганізацыі. З райкома праходзяць у арганізацыю толькі тавы, калі што-небудзь зарышча. Нават былі факты, калі аліна-часова прапавалі некалькі камісіі з райкома і гаркома. Але часта вынікі работы гэтых камісіі не былі дэдаваны да пэдама партыйнай арганізацыі.

Крытыкавалі комуністы і работу дырэктара інстытута Грышчэва, які не забяспечыў палітычнага кіраўніцтва інстытута. Грышчэві прапашоў у інстытут паста тавы, які у інстытуте былі выкрыты прамым ворагі пароку, як Мельчэр і ішчы, але ён не зрабўў для сабе з гэтага факта апавадзена палітычных вывадаў. А напаварот, — комуністы прыводзілі рад фактаў, якія гаворыць аб асутнісці большэвіцкай ішчынасці ў т. Грышчэві.

Зусім надуана Грышчэві паслаў у Ленінград і Маскву выкладчыка Турчэна ад закупкі літаратуры. Сярол ітэтыта, якую закупіў Турчэна, было намяла тракцісцкай, варажак наш літаратуры. Калі Грышчэву аб гэтым сказалі, ён вылучыў камісію для праверкі закупленай літаратуры і ў склад камісіі ўваў самоту Турчэна. Разам з Турчэна камісія алабрава варажочу літаратуру і дэдавала Турчэна зарабчы сабо гэту літаратуру, пэкалькі ён заваў, што яна належаць яму асабіста.

Завалася-б, што і з гэтага факта неаходна было зрабіць апавадзена вывад, аліна Грышчэві на гэты і далабная яны факты не зварнуў ніякай увагі.

Комуністы таксама ўказвалі, што партыйны камітэт і дырэкцыя інстытута не вялі сапраўдны барабшы за выхаванне комунісцкіх кадраў. Усёго ў спрэчках выказалася 32 чалавекі.

Ц. ФРЫД.

Да канца выкрыць парочную сістэму

Два дні комуністы партыйнай арганізацыі фабрыкі «Комунарка» абмяркоўвалі справаздачу сакратара парткома тав. Рабіна. Трэба адзначыць, што і ў другі дзень зноў крытыка і самарытыка ішча не ўваіта на належную вышыню.

Галоўны інжынер фабрыкі, член партыі Пузанав расказваў аб дронай рабоце азія свабоднага фабрыкі і ішчых непадалаках, і ўсёю старава вымаркаваць сабо, як інжынера, які адказвае за ўсё прапываў ў рабоце фабрыкі. Ён не сур'ёзна расказваў чаму на фабрыцы вельмі часта адываюцца аварыі. Пузанав не растулаўчы комуністам, чаму ён прапываў грубіна і падаківа Мількова больш чым 1000 рублям. Клавава вораг бэзузума скарыстоўвае палітычны селатку інжынера-комуніста, і толькі гэтым можна тамачыць частыя аварыі на фабрыцы.

Тав. Глайхшгау (старшыня фабкома) у сваім выступленні расказаў аб абвацоўчых фактах шкідлівага, аб неапавадзена чы «сігналах» па гэтым пытанню тав. Пузанаву і дырэктару Любін, якія не рагавалі, а аставаліся спыкойнымі назірвалымі. Яна гаворыць, што Пузанаву, Любін і Рабін часцей за ўсё бываюць у мякка-шалакальным і каразмальным цэхах, але не заглядаюць у качагару, мехалічны пых і на склады. Яна спыняецца на агітацыйнай і прапагандыскай рабоце, якая разгорнута вельмі слаба.

Тав. Зелікман расказвае аб кіраўніцтве райкома і гаркома. Сакратар райкома т. Літвін і прадстаўнікі гаркома пры дэдаваць на нас ад выпалку да выпалку. Райком толькі п'яны адносіны, а жыгюга кіраўніцтва няма. Інструктар гаркома тав. Праўніка некалькі дзён была на

фабрыцы на пытаньнях станаваўскага руху, але вынік ад тадавага абу фабрыкі належаць п'яма.

Сакратар парткома, — кажа тав. Толдзін, — быў не самарытычым. Ён не ўскрыў усё неахошы ў рабоце партыйнай арганізацыі. Вось у нас вельмі вломы станаваўе Гулько, а зараз ён дае блэ і не выконвае норм. Ці паікаўшы Рабін або член парткома, чаму так зарышча? Бэзузума, не. Рабін мала бывае ў пэхах. А калі і бывае, мала гутарыць з рабочымі і не вывадае, калі метад работы станаваўе Баскава не прымяне на нашай фабрыцы. Па гэтым пытанню было больш паставоў, чым канкрэтных сіраў.

Партком не ўлічваў у работу варажых комуністаў. — гаворыць тав. Дабін. Дабін ён расказвае аб фактах бязушчых адносінаў да жытых людзей. Вось ужо некалькі месяцаў «высвятляем» справу кандыдата партыі тав. Янушэвіча, якому прадаўлены п'які абвінавачванні. Але гэта сірава і зараз не дэдаваена да канца.

Тав. Ганчарыч гаворыць аб зыску самарытыкі і папярня праоў варажоча члена партыі. Дырэктар фабрыкі Любін груба абыходзіцца з рабочымі. Ён прагара судом, а не выхоўвае рабочых, і калі яны падмачаюць гэта, ён называе бэзацёрнай.

За першыя два дні схода намяла выкрыць неахошы ў рабоце парткома і кіраўнікоў фабрыкі. Але крытыка і самарытыка ішча не ўваіліся з такога ўрабунку, каб выкрыць і раскрытыкаваць усю парочную сістэму работы партыйнай арганізацыі фабрыкі і кіраўніцтва ёю з боку райкома і гаркома ЦК(б)Б.

М. АСТАПЕНКА.

НЕ ВЕДАЛІ КАГО РЭКАМЕНДАВАЛІ

Партарганізацыя вольнікаў (Вабурыйск) налічвае 12 членаў і 11 кандыдатаў партыі. Абравы аднагалосна два месяцы таму назад сакратар парткома тав. Парока пры выбарах парткома 25 сакавіка быў уключан у спіс кандыдатаў у склад

парткома. Пры тайным галасаванні ён арымаў толькі два галасы. Гэты факт ярава гаворыць, як дрона бэабурыйскі райком палабраў рэкамендаваную ім партыйнаму сходу кандыдатуру ў сакратары парткома.

ПАРУШЫЛІ РАШЭННЕ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)

Партарганізацыя лоеўскага райвыканкома налічвае 8 членаў і 5 кандыдатаў партыі. На інадуна адбыўся выбарчы сход, на якім было груба парушана рашэнне Пленума ЦК ВКП(б) аб правядзенні закрытых (тайных) гал

НЕЗАКОННАЕ АБКЛАДАННЕ ПАДАТКАМ

(Пісьмо саматужніка)

Я, шавец-саматужнік, жыў у Мозыры па вуліцы Лейбэрта, у доме № 13. Мае 79 год ад ролу, я ўжо амаль зусім беспалавальны.

У 1936 годзе я выбраў патэнт на права зліцця шавецкім рамаслом у сабе на-дому з матэрыялаў заказчыка. У канцы 1936 года агент фінансиза Калыскі знайшоў у мяне на кватэры пару галолак, якія я зрабіў з матэрыялу заказчыка. І не гадзячы на тое, што ў мяне ёсьць адпаведны патэнт, мяне аштрафавалі ў суме 300 рублёў. Я звяртаўся ў фінансиза, указаў адрас заказчыка і пра- выклікаў яго для высвятленьня справы.

га становіцца. Аднак нічога не дала- мило, з усімі маімі заявамі не падчы- лалі. Прыйшлі аштрафаваць мяне, пры- мусілі хіне працаваць некаторыя хатнія рэчы і закладзіць штраф.

Уласце раней грошы, а потым скаржыцца і патрабуе звароту іх, — казалі мне ў фінансиза.

І ўсе грошы і патраў скаржу, аднак, аб звороте грошай ніхто і не думае ні- хва. Мне здаецца, што са мной паступілі прэсправядліва. Замест таго, каб патра- маві мяне, хворага 79-гадовага старога, нада мной адэквалюцыя.

Шэхтман Іосіф.

МОЗЫР. (Нар. «Звязды»). Факт з накланнем штрафа на Шэхтмана Іосіфа прабівае святло на незаконны, якія тва- рача ў Мозыры.

Летась раёнфінансиза прытрымліваўся прынцыпа, як мага больш абкладзі па- даткам саматужнікаў-адзіночак. З гэ- тай мэтай сьведом пераправядзілі фактыч- ныя даходы саматужнікаў. Ладох Шэхт- мана, напрыклад, быў вызначан у суме 4.000 руб. І гэта ў той час, калі рэгі- страцыйнае пасведчанне (патэнт) дара- вае яму шмат і рамантаваць абутак толькі з матэрыялаў заказчыка. На ста- рого раёнфінансиза наклаў 350 руб. па- датку і 125 руб. культурбору. Пакінуў шавецтва Шэхтман не можа, бо гэта з'я- ласца асноўнай крыніцы існавання яго і 80-гадовай жонкі. І стары супроць сваёй волі прымушаў быць залатань вы- шэйшага тэму падатку і збору.

Але гэта раёнфінансиза не задавоўва- ла. Агенты Калыскі было да таго загані- «напрыць» на што-б та і стала шаўна Шэхтмана. З гэтай мэтай Калыскі ама- лодзіць дзень рабі «паветы» на кватэру старога. Даўгі час гэтыя «паветы» не давалі ніякіх рэзультатаў. Але аднаго разу Калыскі перамог: ён застаў старо- га за пашывай новых галолак. Рэліз- агента адрозьжы склаў пратакол, што Шэхтман нібы займаецца пашывай но- вага абутку з уласнага матэрыялу. Ста- ры са слязьмі на вачах запытаў Калы- скіна, што галоўкі шывоцца з матэ- рыялу заказчыка. Ён прасіў нават пакі- ніць заказчыка і запытаў яго асабіста.

Але агент быў наўчодным. Складзены ім пратакол ён таго-ж дня перадаў ін- спектару раёнфінансиза Сасноўскаму. Той на скорую руку састраў закладанне і аштрафаваў ні ў чым інаваціна старо- га ў суме 300 руб. Побач з подпісам ін- спектара паставілі і факсімільнае загад- ка раёнфінансиза Сачыўка.

Праз тры дні той-жа Калыскі аісаў у шаўна маёсма. «Стары, — сказаў ён, — не ўласце штраф, праладзіш гэта». Маёсма астапа на старасці год без свайго кутка, Шэхтман прымушаў быць праладзіць апошняе паліто і заплаціць гро- шы. Аладасова ён падаў праладзіму раёнканкома скаржу. Прайшло ўжо больш чатырох месяцаў, а аказу на скаржу няма. Апошняя была перадапа на разлід горсовету, але тут яе зусім згубілі.

„ЖАРТЫ“ БАБРУЙСКАГА ГОРСОВЕТА

Ік Бабруйскі горсовет абдугоўвае ра- бочае насельніцтва горада, стахаць і па- фабрык і заводаў? Ці ідзе ён насустрач імкненьням рабочых да здаровага, культу- рнага апаўчэння? На гэтыя пытанні пры- ходзіцца даць адмоўны адказ. Дабрабыт Бабруйска даўдэа адстае ад патрабавань- наў рабочых мас.

Перш за ўсё аб вале. У нас ёсьць на- дправод, але вада рэтка калі бывае. Ча- ста прыходзіцца не чакаць да 12 гадзі- ныч, а калі прасіла і не паспеў «за- ніль» да 7 гадзі раніш, дык бузвеш ся- дзець без вады.

Возьмем святло. Гэта ў нашым горадзе такаса «адфіцыйны продукт». У нас ўдасца ў сістэму, што адін дзень гар- рыць святло, а 2—3 дні аэлектрычнасьці няма. Бмў час, калі святло не гарэа по- ялы пашіноўкі.

Вось яшчэ адзін цікавы факт. Пабу- давалі на рагу Кастрычніцкай і Менскай ву- ліц новую лазню. Рабочыя Бабруйска ў- радаваліся: вось добра будзе, не треба буд- дзе стаяць у халдзе і трапіць свой чолны час. Аднак, лазня напалавала некаторы час і закрылася. Зараз праходзіць міна бу- дныка бмўдзі лазні і думаец: «вось як кіраўнікі горада клапапіцца аб яго здаро- вьі». Пытанне аб лазні не раз абмяроў- вавалася на пасядзеньнях горсовета, але рэ- зультатаў ніякіх.

Зраўмела, што гэтыя недахопы адб- іваюцца на нашай рабоце.

Прамысловыя Бабруйска працуюе на- дрэна; стаханавскі рух у нас нарастае, але дабрабыт горада не паспявае за агу- лым ростам.

МІЛЕР.

Рабочы Бабруйскага лесанімінога.



З усіх канцоў Савецкага Саюза на адпачынак у Сочы з'язджаюцца стаханавцы заводу і паўу — знатныя людзі нашай краіны. НА ЗДЫМКУ: стаханавца — званнава Ільняводчага калгаса «Красная береза» (Ленінградская вобласць) орда- ноўца Міна Карпуша і стаханавец — токар тамбоўскага заводу «Рэволюцый- ный труд» Александр Фёдарыч Новамылаў у парку сочынскага санаторыя № 11. Фото С. Хейфец (СФ).

МЕНСКІ ГОРСОВЕТ АДАРВАНЫ АД МАС

І з'яўляюся дэпутатам Менскага го- рскага савета ад рабочых завода імя Варашылава. Працую ў жылвавай секцыі. Рабочы напаша завода часта аяртаюцца да мяне за дапамогай, як да свайго вымаранка. На жаль, мяне сиробы дапа- магчы ім часта сутыкаюцца з бюракраты- ямам розных аддзелаў горсовета і не- каторых кіраўнікоў гаражскага гаспадаркі, які лічаць за лішняе рэагаваць на скаргі працоўных.

Вось, напрыклад, канкрэтны факт: 12 сакавіка да мяне зварнуўся работнік напаша завода т. Блюмкіна з просьбай дапамагчы ў рамонце даха. Жыве яна па Школьнай вуліцы. Я выехаў на месца. Сапраўды, дах там пача, праз стоць пра- сьцеўска вада, у пакоі падастаўляюць ведры і міскі. Я ўлез на дах, аглядаў, прыбраў дробны рамонт. Наафта я зварнуў да старшын гаражскага савета т. Куратана. Ён тут жа абяцаў дапамагчы. Прайшло больш двух тыдняў. Аднак, дагэту нічога не зроблена. Ніхто нават не з'явіўся па- кавацца ў чым справа. Гэта не першы выпадак, калі мяне, як дэпутату горсовета, не ўдаецца давесці справу да канца і аказваць дапамогу сваім выбаршчыкам.

Секцыя наша працуе вельмі дрэнна, абрабача рэжы. Дэпутатамі мала кі- руюць.

У саміх горсоветах на скаргі працоў- ных таксама не рэагуюць як належыць. Я прываду толькі адзін факт, але вель- мі характэрны.

На пасядку «Комінтэрн» ёсьць Рабочая вуліца. Там жывуць рабочыя завода імя Варашылава, «Большавік», фабрыкі «Комунарка» і інш. Кожнай вясной тэму вудзі астапае. Вада, акая абрабача пача таяжыя снегу, не мае тут стоку. Яна разліваецца па ўсёй вуліцы, па ра- бочых дварах. Сяні рабочых на працягу некалькіх тыдняў астаюцца адрэзанымі ад горада. Рабочыя вымушаны ітціць у хаду дробную жыгелу, дровы і іншыя рэчы.

У мінулым годзе рабочыя напаша за- вода палалі аб гэтым заяву старшын Мен- скага горсовета тав. Жуковічу з просьбай дапамагчы. Прайшоў год. Горсовет нічога не зрабіў у гэтых адносінах. Тав. Жуко- віч нават не аказаў на заяву рабочых.

У гэтым годзе, калі вада зноў заліла вуліцу, рабочыя прыйшлі да мяне. Я па- вярнуў скаржару гаражскага савета тав. Калюўскаму, які камусьці перадачыў гэту справу. Мне перадалі, што з горсо- вета нехта прымаджаў, паглядзеў і паехаў назад.

Крыўдней за ўсё тое, што ўся гэта справа не патрабуе вялікіх затрат. Треба толькі пракапаць канава. Канавакапацьні- кам гэта можна зрабіць на працягу па- ловаў дня. Неабходны толькі ўважлівы апаісны да штодзённых патраб рабочых, што, на жаль, не заўсёды рэагуюць кі- раўнікі нашага горада.

ПАГОНСКІ М. О. — дэпутат Менскага горсовета.

ПРАДУКЦЫЯ ТРЫКАТАЖНЫХ ФАБРЫК ДА ВЯСЕННЕ-ЛЕТНЯГА СЕЗОНА

ВІЦЕСЕ. Трыкатажная фабрыка імя Клары Цэткін сьдета ўпершыню выра- стыла да высоку тонкага палатка з японска- га шовку. Асвоен выпуск трыкатажна- га палатка з малюнкам для будаў. сукна- ка і злічных кашцючыкаў.

З палатка японскага шовку панчош- ных трыкатажных фабрыкаў і другім вы- ратах будзе выпушчана 100 тысяч намятаў розных жаночых швейных вырабаў і блізны і прыгожым швом. Пуншчыя ў вытворчасць новых фар- м

фасонаў мужчынскай блізны і купаль- ных кашцюкаў. Дзіячых футболак, кашцючыкаў і футбук будзе выпушчана да 1 млн. штук. 200 тыс. штук футбо- лак з кароткімі рукавамі і маех з куце- рымі розных колераў атрамваюць фэлю- турнікі. Усяго фабрыка «КМ» у другім квартале выпусціць 17 млн. пар панчош- ных вырабаў, 3.800 тыс. штук блізны і 50 тыс. штук верхняга трыкатажу. (БЕ- ТА).

У калектыве кампазітараў адсутнічае са- прэдняе творчае жыццё і неабходна да- памога ў рабоце. Кампазітары, якія як піяні творчы калектыв равыны ішоўце- на адзін аднаму дапамагчы, раць, а яны жывуць па раз'яна, казельных абмежаван- няў па канкрэтных творчых не правод- зяць, аб тэматыцы нават не атрамліва- юць, у выніку чаго, многія працуюць па- каўдальна і нешчыльна тэмамі.

Беларуская Акадэмія навуў дрэнна зай- маецца абраннем фальклору. Калі-б добра прапалава секцыя кампазітараў, яна магла-б сумесна з іншымі музыканцкімі ўстановамі (кансерваторыяй, Домам на- роднай творчасці і інш.) арганізаваць гэ- ты збор.

Самы пісьменнік драмна расказваец- ца з апісаннем важнейшых падзей і ге- раічнага мінулага і сучаснага беларуска- га народу, але кампазітары маглі-б і тут узяць на сябе ініцыятыву і аб'яваўшы- ся з лепшымі драматургамі, пісьменніка- мі, паліты, прыступіць да распрацоўкі ра- ту лікавых палатнаў.

Такія-ж тэмы, які барачыцца нароўд- Беларусі пад неспрадным кіраўніцтвам Бе- ларускай А. М. Кагановіча, Організацыя, Фрунзе, Бжова за сваб вызвалены ад пачешчыкаў, капіталістаў і імпэрыялі- стаў і ўсталяванне савецкай улады ў Беларусі зусім не распаўсюдзілі ў музычных творчых, ды і не адлюстравалі музычны выхатае ўсё ўзастаючае заможнае, расіснае жыццё рабочых і кал- гаснікаў Савецкай Беларусі.

Кампазітары, калі не хочуць і далей быць у такіх пасіўным становішчы, яны павіны зраза-жа ралікальным чынам змяніць сваю работу. Засвойваючы кла- сичны спалічны і багаче народныя пе- сеньы, сковаў і народнай музыкі, яны па- віны да XX гадавіны ўжо даць першыя

рэзультаты свайго высокага творчага жыцця. Яны павіны помніць, што белар- ускі народ чакае ад іх сваю оперу, балет, масавыя песьні, сур'езнага музычна- га твору на тэму пьесы народнаў Бе- ларусі да правадзіра партыі таварышы Сталіна.

Тут треба звярнуць увагу і на пагар- нільны адносіны да кампазітараў з боку беларускіх арганізацый. Напрыклад, сек- цыя кампазітараў змяшчаецца на вышках Дома пісьменнікаў, у аным брудным па- коі, без неабходных умоў для творчай сустрэчы музыкантаў і т. д. Чапу гэта кампазітары Беларусі да гэтага часу з'яўляюцца секцыяй Саюза пісьменнікаў, калі ва ўсёх абласцях СССР яны і- сцуюць, як самастойны творчы саюз? Беларускаму савету, нарыстаючы ма- напольным правам вымяна, камусьці та- каса рашыла адэкваліца над кампазітара- мі. Напасаўна беларускія кампазітары і добра музычныя творы-галоўным чы- нам песьні, у якіх атрамваюцца выключна патраба, — яны іх не шукае. Да 1936 года ў вялікіх скарнах і мольбамі кам- пазітараў Беларускаму савету выпусці- ла толькі тры песьні. «Завтра», «Песьня Таві-трактарыстаў» Туракоў і «Він, па- ляркі дзень белых» Салаўёўскага. На 1937 год паяа музычны выхатаў яшчэ не завершан і калі будзе завершан — усё ў наўвясці, каб яго не выхатаў. Напрыклад, тэхнічны кіраўнік драмат- ні т. Хоружэў, што ён сцеляць будзе адрэсавань візітына карткі, чыя пята.

Што датычыць прапагандаў музычна- га мастацтва сярод шырокага насельніц- та ў Беларусі (калі не браць на увагу Дом Чыронай Арміі і разлі), гэтай спра- вы ніхто не займаецца. Філармонія толькі арганізуе, а Беларускаму абдугоўвае нерэгулярна і вельмі абмежаваную

НА ВАЧАХ РАЙКОМА ПАРТЫ, СА ЗГОДЫ І ВЕДАМА ЦК ЛКСМБ

У разе камсомольскіх арганізацый да- лёка неадпаведна паставіліся аднава- чая работа, груба парушаюцца асноўны закон камсомольскага жыцця — стату- т, прыняты X усеагульным з'ездам камсомо- ла. Яскравым прыкладам гэтага можа служыць практыка работы Кімавіцкай камсомоль- скай арганізацыі, да маюць месца абса- лютна непалапучальныя з'явішчы.

Зусім нядаўна сакратар райкома кам- сомола т. Шопкі невядома на якой прычы- не, можа проста з хворай галавы, загадаў усім комсоргам раёна сабраць камсомоль- скія білеты ў камсомольцаў і прынесці яму для правяркі ўплат членскіх узносаў і залічэння ў спіс «жывых». Даўна нека, што Шопкі прапне ў раёне год і не ведае не толькі камсомольцаў па іх рабоце і справах, але не ведае нават колкаснага сьладу арганізацыі.

«Мертвых душ» ў Кімавіцкай кам- сомольскай арганізацыі называюць многа. Райком не ведае, напрыклад, дае дзесяці 13 пярвочных камсомольскіх арганізацый і 331 камсомолец (?!)... «Метад» Шопка- ра, паказаў усю глыбока памылковую сутнасць яго. Гэта даказаў комсорг Вяч- аўскай камсомольскай арганізацыі Асма- лоўскі, які згубіў лідзь камсомольскіх біле- таў, выконваючы загад свайго сакратара.

У куестрыонскай арганізацыі (т. Кі- мавіцкі) комсоргам прапалава Анішчанка, акая не была членам камсомола. Толькі гэтымі лідзьмі выхатаў, што білет ёй вы- пісаў той-жа Шопкі, добра не ведаючы таго, прымазаў ці не Анішчанка ў кам- сомаў у пярвочнай арганізацыі і райкоме камсомола.

Райком камсомола з гэтых фактаў ніякіх сур'езных вынікаў для сабе не зрабіў. Наафарыт, статуў камсомола груба пару- шаюцца і да апошніх дзён як у пярвочных арганізацыях, так і ў апарате райкома камсомола. З ведама ЦК ЛКСМБ райком за- раз пачаў склакаць спецыяльнае пасад- жэнні бюро па прыёму ў камсомол. Так, напрыклад, на пасаджэнні бюро 27 летнага кіраўніку разлікалі 31 залуў. З іх прынята ў камсомол 21 чалавек. Ян правіла, па 15 — 25 чалавек на апа- ны пасаджэнні «выхатаюць» і «права- раюць» кімавіцкай камсомольскай гара- раўнікі. Несумнянна, што пры такой бе- адкажнай паставі ў пытаньні прыёму ў камсомол у арганізацыю могуць праладзіць ворагі і працісвесты, нічога агульнага

не маючы з перадавой савецкай мо- ладзю.

Арганізацыйная разбэшчанасць і рас- хлабаенасць, палітычная слепата і круч- катрета работнікаў Кімавіцкага райкома камсомола прывозіць да выключных ска- жэнняў статаўта камсомола. Нядаўна нават на бюро райкома прыстуділа несаможна молава, а на бюро стаяла пытанне аб камсомольцы Стукала. За Стукала лічы- ца раз паступкаў, неадпаведных камсомо- ла. (З м-пы не плаціла членскіх узносаў, мае 2 камсомольскія білеты). Замест таго, каб абмеркаваць папарядке аб гэтым у пярвочнай арганізацыі, яны непасрэдна гэта абмяроўвалі на райкоме.

У арганізацыі ёсьць непалапучальныя парушэнні статаўта камсомола ў галіне ўплаты ўзносаў. Каля года райком прымаў узносы ад настаўніка Шывердана па 2 рублі ў месяц, калі той мае заробатак у 700 р. Калі-ж камсомольцу Шывердана зрабілі забаву, то ён агаціўся плаціць у месці 8 рублёў і даў, што «больш плаціць не буду». Така-ж выхатак меў месца і ў дырэктара школы камсомольца Атраменка. Той таксама «не ведаў», што треба плаціць не 2 рублі, а 16 руб- лёў узносаў. Мноства ў арганізацыі пярвоч- ных і камсомольскіх ўзносаў. Усё гэта зсвечыць аб усім дрэннай выхатаўнай працы ў арганізацыі.

Камсомол Рэзкіна, акая ніког дзень бачыць сакратар райкома Шопкі, нядаўна пакінуў сваю жонку — работніцу ўтрак- пі Насіраўніцкую толькі таму, што яна захварала. Маладая работніца ўжо некалькі месцаў абівае парогі раённых арганіза- цыяў, каб атрымаць дапамогу ў лячэнні, а райком камсомола блузаўна сур'еза і ніякіх мер не прымае да бяспечнага, якія робіць муж-камсомолец Рэзкіна і райдараў.

На вачах райкома партыі (сакратар т. Каган) творацца палітычныя справы ў Кімавіцкай райкоме камсомола і гэта абсалютна незаконна, бо ніякага парт- ейнага кіраўніцтва камсомолаў у раёне не адуваецца. Райком партыі ўсю справу выхатаўна моладзі даручыў біязеўскаму тэпу Шопкава. Справа, якія творацца ў Кімавіцкай арганізацыі камсомола вядомы і ЦК ЛКСМБ, але ЦК, вядома, толькі дае «дырэктывыя» ўказанні, а канкрэтным жыццём арганізацыі не займаецца.

П. МАВАЛЕУ, М. КАГАН.

Цкаванне маладога інжынера

БЫХАЎ. (Ад спец. нар. «Звязды»). Еле- на Іванавна Драгункіна — дачка селянска- белыска — у 1934 годзе скончыла вышэй- шую навуковую ўстанову — Казанскі ўніверсітэт. Пшы год яна там старанна вучылася, каб быць дастойным савецкім інжынерам-мікрабіёлагам.

Летась, са згоды кіраўніцтва хімічнай прамысловасці, быхавскі апаўноава завод тэлеграфна запрасыў тав. Драгункіну да сабе на працу. Яна паставіла перад адміні- страцыяй толькі адну ўмову — даць ёй магчымасць, працуючы на заводзе, па- рывтавацца да ўважы дыпломнай работы. На гэты адміністрацыя (дырэктар Леснікаў, намеснік Кулікоўскі) згадзілася.

Тав. Драгункіна з вялікай ахотаў пры- ступіла да працы. Многа неахопаў было ў гэты час на заводзе. Рамонт завода быў праведзены па-шконтніку, у выніку чаго адрэза паля пуску ён быў астаюцца ў да- тае тэмы. Страты завод меў на 600 тыс. рублёў. Толькім ён забеспечыўся з вялікіх перабоімі, не было вадзі. Тав. Драгункіна адкрыта прытыкавала ніку- дзямно работу кіраўнікоў завода.

Гэта прыгата не спадабалася самалюб- ным адміністрацыям. Леснікаў, Кулікоўскі і зменны інжынер-мікрабіёлаг Сулімаў па- чынаюць трапіць маладога спецыяліста. Яны ідуць на ўсякіх мужніцтвах, каб толькі не выхатаў з завода. Калі тав. Дра- гункіна вярнулася з чарговага апаўчэння, Леснікаў зноў вёз з працы бышам-бы на скарочэнні штата, а на яе месца ўваў двух чалавек (зараз тут працуе 5 чалавек).

Паволь аформілі загадам, што яна з'ехала з працы, як не маючы спецыяльнай пад- рэктывы.

РРК, разгледзеўшы гэты пытанне, пры- нала няправільнае ацвяржэнне тав. Дра- гункінай, але Леснікаў і Кулікоўскі не ад- мільні свайго загаду.

Пшыер Леснікаў зянт з працы і спра- ва аб ім перадапа пракураторы. Дырэкта- рам працуе гэта былі намеснік — Кулікоўскі, які працявае «лінію» Лесніка- ва. Ён пазбаўіў Драгункіну права ўвахо- да на завод, чым зрынае доследы і ачаду ды- пломнай работы, ён аказвае ёй у дачы- прыбаву для доследаў (прабарак, пузыр- соў).

Тав. Драгункіна скаржылася інструктару райкома КП(б)В Генкіну на блукальны апаўноава арганізацыі, але той замест дэталёвага рабору справы адзе- лавы ах яе па-бюракратычнаму: «Мне сёння няма часу са выслухоўваць...»

Блудзіна таксама апаўноа і пачальнік кіраўніцтва хімічнай прамысловасці БССР тав. Уржы, які немаў аб усіх з'явах над малядым спецыялістам т. Драгункінай, але не прымаў мер, каб абараніць яе.

Больш поўгата працягваюцца з'яскі над тав. Драгункінай. Калі пярвочна парт- арганізацыя, райком КП(б)В і кіраўніцтва хімічнай прамысловасці аказаліся нездоль- нымі разабрацца па сутнасці справы, тав. Драгункіна палата заяву ў народны суд. Суд яе аднавіў на працы з аплатай за вы- мушаны працу. Але зноў Кулікоўскі, які той упарты казёл, ігнаруе рашэнні суда. Паўжо і араз райком партыі і кіраўніцтва хімічнай прамысловасці астапуцца пачоў- нымі надладальнікамі нечужаных з'яваў, над малядым савецкім спецыялістам?

В. АСТРОУСКІ.

КАЛІ Я АТРЫМАЮ СВАЮ ПРЭМІЮ?

У 1936 годзе я прапавуў на народным будаўніцтве ДСУ-1 4 прапрабства. За ўзоруку работу майя стаханавскі бры- гадні пачальнік участка Казар і шараб 4 Атроны прэміравалі мяне 250 рублямі. Пасля таго прайшоў ўжо многа часу. Да- рожныя работы скончыліся, я перайшоў прамаваць на торфовае «Латарка», а прэ- мію ўсё не выхатаў. Не атрымаў я та- ксама і заробітныя многа 34 рублі і аблі- ганькі. Напасаў язау аб гэтым выхатаў- ку Утасора БССР, але-ж атрамывае не атрымаў.

А. КРАУЧЫНЯ.

РАЗМЕРКВАННЕ ПА ПРАЦАДНІХ ЗАМЕНЕНА ЗАПІСКАМІ

Старшыня калгаса «Беларусь», Каб- чанскага сельсавета, Кічаўскага раёна тав. Каваленак у сваёй рабоце не пры- трымліваецца статыскага статаўта, а кі- руюцца ўласнымі меркаваннямі.

У часе размеркавання ўраджаю, калі шлово калгаснікаў умо атрамала сена на працадніях, Каваленак чамусьці рапыў, што такое размеркаванне няправільнае.

Ён ачынню вылуча кармоў па працад- ніях, а загадаў выхатаць па яго запіскам. Яго металы работы давалі да таго, што ў калгасе раскардаюцца кармы. Аб паводні- нах Каваленка ведае сельсавет і раён- ная арганізацыя, але нічога гэта не ту- рбуе.

ЖАУТОН М.

С. ШАШЛАУ. АБ РАБОЦЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ УСТАНОВАў БЕЛАРУСІ

Беларусь мае выдатны фальклор, вялі- кае рэволюцыйнае мінулае, беларускія песьні ў сацыялістычным будаўніцтве і росце культуры працоўных. Вялічым мае называць добры на тэматыцы і невяч- чарнальцы на сваёй колкасі матэрыял для вялікіх і малых мастацкіх твораў.

Аднак, на вялікі жаль, гэта называюць- няе багаче беларускага народу вельмі мала адлюстравана ў музыцы. Няма-ж ні- воўнай беларускай оперы, нівоўнага балета, нівоўнага буніага сімфанічнага твору, які-б сур'езна адлюстравалі жыццё беларуска- га народу. Фальклор музычна атрапоў- вавіцца таксама ўрыўкамі, часта атрапоў- вавіцца рэчы на сваёй зместу інешт каўштоўна і т. д. Лідзь вялішяныя кампа- зітары некаторыя харавыя і танцаваль- ныя ўдзельны творы Беларускаму савету зусім не даруюцца, а Беларускаму савету ў канцэртах не выхатаюцца. Што даты- чыць сіл, адольных узнікаць гэты ўста- ткі мастацтва, то яны ў Беларусі і- сцуюць. У Беларусі ёсьць і не мала музы- кантаў-прафесіяналаў — і выхатаў, і кампазітараў. Беларусь славіцца сваёй- ладным мастацтвам. Вялікая колкасьць атраправаў народных інструментаў, друаў і танцавальных ансамбляў, без пераўвіль- чэння можна сказаць, па сваёй народнай неспрацінасьці, праўдывай перадачы і мастацкаму ўзоруку стаяць у ралад леп- шых самадзейных калектываў Савецкага Саюза. Заслужана некаторыя з іх атры- малі першае месца на харавой усеагу- ной азіянацыі і ўсеагунай фестывалі таўды і былі паказ


НОТА ІСПАНСКАГА ўРАДА АНГЛІ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, часовай рэзідэнцыя ўрада), 26 сакавіка. (БЕЛТА). Як перадае агенства Фабра, анблліканскі тэст ноты, якая атрыманая Іспаніскай урадам Англіі, уключае ў сабе перадачы міжнароднаму камітэту на неўмяшанне ў справы Іспаніі. У ноте гаворыцца, што Іспанскі ўрад захоўвае свае права суверэнай (самастойнай) дзяржавы, забяспечваючы сябе зброяй і ваеннымі матэрыяламі. Іспанскі ўрад падкрэслівае, што яшчэ ўжо даўно паўстаў, калі-б дэмакратычныя краіны Еўропы не пазбавілі Іспанію магчымасці атрымаць зброю супраць мяжніцкай і супроць некаторых дзяржаў, сапраўдных і тым, каб скарыстаць Іспанію ў якасці базы для сваіх палітычных і ваенных планаў. Іспанскі ўрад гаворыцца далей у ноте, катэгорычна заклікае, што не падпісваць ніякага ўмяшання ў асноўных да сунаў, якія плаваюць пад флагам Іспанскай рэспублікі. Іспанскі ўрад пратэстуе супраць таго, што роля кантраляраў пагаднення аб неўмяшанні ларучацца дзяржавам, якія з пачатку

міжсёй і нават да яго аказвалі дапамогу мяжніцкай.
У ноте ўдзякавацца, што адна з гэтых дзяржаў, Італія, мае ў Іспаніі ваенныя часты, якія змагаюцца на Іспанскай тэрыторыі супраць законаў урада Іспаніі ў парунах статута Лігі нацый і ў іх норм міжнароднага права. Нота атанчае, што аднацца ў камітэце на неўмяшанне прывала да таго, што праз морскага кантролю ўводзіцца пасля таго, як у выніку высайкі кантыгенту германскіх і італьянскіх войск мяжніцкай маюць сапраўдную ітэрвенцыянісцкую армію.
Паводле слоў ноты, павеламлены аб высадцы італьянскіх войск 5 сакавіка, г. зн. пасля ўступлення ў сілу забароны алітраўкі дэмакратычнай, апраўдваюць апасенні рэспубліканскага ўрада, што рашэнні лонданскага камітэта не будуць выконвацца тымі краінамі, якія зрабілі правільна сваёй замежнай палітыцы невыкананне міжнародных гавароў. Іспанскі ўрад атанчае, што асуднаць кантролю над авіяцыйнай дапамогай Германіі і Італіі перакідае ў дапамогу мяжніцкай любую колькасць самалятаў.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ПАРЫЖ (стапіна Францыі), 27 сакавіка. (БЕЛТА). У сектары Насабанка (на поўнач ад Кардона) рэспубліканцы пра-сулілі на 7 км. у напрамку Вільянуэла-ла-Дука і на 10 км. у напрамку Альбарасехос, ад якога асталоць за 3 км. 29 рэспубліканскіх самалятаў бомбарыравалі і абстрэльвалі з кулямэтаў асуднаючыя войскі мяжніцкай.
3 прычыны таго што рэспубліканцы ўварвалі чыгуначны мост на ўчастку паміж Пьеро Абат і Мантор, пасаа з 30 вагонаў, які перавозіў мяжніцкай, навінен быў знішчана. Рэспубліканскі аэрыялі бомбарыравала ўвесь састаў. Кольдм частка вагонаў знішчана. Назваў 8-рэспубліканскіх бомбарыроўшчыкаў і 10 знішчыльшчыкаў рассяліў сканцэнтравана ка-валерыі мяжніцкай, навісны ей выліць стражы.
Рэспубліканскі войскі прапулілі ча-перэд на фронце Альмерыі (Альмерыя — порт на поўдні Іспаніі), захавалішы вы-шынюю Монте-ла-Торра на адлегласці ка-ля 2 км. ад Мотрыя (горад паміж Малагай і Альмерыяй), які цыпер акрыты для абстрау рэспубліканскай артылерыі. Рэспубліканскі войскі маюць пазыцыі на ма-на пазіцыі на паўднёвым бачы Малагай і Альмерыяй.



Юныя канструктары Цэнтральнай дзяржавай тэхнічнай станцыі БССР 16-гадовай Валодзя Ардашынаў (вучыць 9-й класу 1-й школы) і 15-гадовай Шура Хмель (вучыць 7-га класу 45-й школы) пабудавалі мініяцюры электравоз, які будзе адпраўлен у Парыж на сусветную выстаўку. НА ЗДЫМКУ: Шура Хмель і Валодзя Ардашынаў на фато Другога.

БЯЗДУШША

19 сакавіка ў 10 гадзін вечара мая жонка стала слабе дрэнна ачуваць. Праз некаторы час яна страціла прытомнасць. Зайшоўшы да суседзя, я пазваў у хуткую дапамогу, акуль атрымаў адказ: «Ніяка машыны». На паўторную просьбу праслаць урача, апрача лаяны я нічога не памуў. Я жыў ад пункта хуткай дапамогі не больш двухсот метраў і ўрач мо пазыціці пішком.
Прыбегшы на пункт хуткай дапамогі, я зайшоў у дзяжурны пакой. Тут сідзеў дэжурны ўрач Фрайман. На маё запітанне, чаму не выслалі ўрача, ён бяздушна адказаў: «Вы не азіа. А за тое, што вас дэжурна абслала, мажана не расстра-ляць».
Пасля доўгага ўпрашвання Фрайман па-рэшце заехаў да мяне. Пікава адзначыць, што адразу ж з'явілася машына. Калі мы прыходзілі на кватэру, жонка была ў не-прытомнасці. Тут-жа Фрайман сказаў, што калі-б ён адразу-ж не зрабіў укол морфія і прыхаў дрыху пазней, наступі-ла-б смерць.
Лёшка на гэтай-жа машыне была аде-лена ў 1-ю сусветную бальніцу. Урачы бальніцы канстатавалі атручванне масам. ГІЛЬДЭНГЕРШ.
Ад Раданці. «Звязда» ўжо не раз пісала аб агіднай рабоце і навіяналь-скіх адносін з боку работнікаў пункта хуткай дапамогі да зрабў прапоўшч. Змешчае вышэй пісьмо, яка ад гэтым чытаецца. Спэцыяліст, што гавараў пры-ме ўсе меры да аздараўлення работы пункта хуткай дапамогі.

ДАГАВОР ПАМІЖ ІТАЛІЯЙ І ЮГАСЛАВІЯЙ

ВЕНА (стапіна Аўстрыі), 26 сакавіка. (БЕЛТА). З Белграда (стапіна Югаславіі) паведамляюць, што ўчора туды прыбыў італьянскі міністр замежных спраў Чыано, якому югаслаўскі ўрад наладзіў ўрачы-стую сустрэчу. Чыано і міністрам заме-жных спраў Югаславіі Стадзінічавым па-лісав палітычны і эканамічны дагавор паміж Італіяй і Югаславіяй.
Італія і Югаславія абавязаліся захоў-ваць агучыяны грашчы як на сушы, так і на Адрыятычным моры. У выніку не-справядлівага нападу адной або некалькіх краінаў на азіа і лагаварваючых бакоў, другі дагаварваючыся баг абавязаліся ўстрымацца ад усіх зброяў, якія ма-лі-б быць выкарыстаны агрэсарам.
У выніку міжнароднага канфлікту, які будзе паражыць ітэрэсам лагаварваючых бакоў, яны абавязаліся дагаварыцца аб мерапрыемствах для абароны гэтых ітэрэсаў.
Італія і Югаславія пацвердзілі сваю во-лю не прымаць на ўважэнны асноўнах да ваіны і вырашаць мірным шляхам ус-спрачныя пытанні і канфлікты, якія мо-гуць узнікнуць паміж імі.
Прадугадваюцца ў бліжэйшы часы заключэнне новага гандлавага пагаднення з мэтай пашырэння тавараабмену.

Абодва краіны прышлі да пагаднення, што гэты дагавор не накіраваны супраць існуючых міжнародных абавязаньшчыў Італіі і Югаславіі.
Дагавор заключан тэрмінам на 5 год.
БЕРЛІН (стапіна Германіі), 26 сакавіка. (БЕЛТА). Германскі друк вітае заключэн-не палітычнага дагавора паміж Італіяй і Югаславіяй. Газеты бачаць у гэтым вялікі поспех Італьянскай замежнай палітыцы і гавораць аб новай эры спрыяльнага су-працоўштва. Газеты пахвалілішы ўб факт, што дагавор «заключан па-за ра-мамі Лігі нацый», г. зн. ізае уражэа з прымышамі непазалежнага міру і з саста-май калектыўнай безапаснасці. Друк прабуе стварыць уражэнне, што, заключыўшы гэты дагавор, Югаславія «пра-вадзіць палітыку нейтралітэта».
ПАРЫЖ (стапіна Францыі), 26 сакавіка. (БЕЛТА). Французскі друк з дэнана скрывае разаржаннем камітэту палі-тыскае італа-югаслаўскага дагавора. У новым дагаворы рад газет уключае су-рвы ўдар на палітычны калектыўнай безапаснасці і палітыцы ўзаемнай дапа-могі.

АДЗВА КОМДАРТЫ ІТАЛІІ

ПАРЫЖ (стапіна Францыі), 27 сакавіка. (БЕЛТА). Орган камарты «Юна-ніта» анбллікануў адзаву камуністач-най партыі Італіі, якая гаворыць ітэр-венцыю Італьянскага фашызма ў рэспуб-ліканскай Іспаніі і вітае братаўне Іта-лянскіх салдат з баймаі Іспанскай рэ-спубліканскай арміі на гвадалахарскім фронце.
Італьянскі фашыстскі ўрад, гаворыцца ў адзаве, спазываецца на трыумфальнае шавістве на фронце Гвадалахары. На са-май-жа справе Італьянскі войскі былі прымушаны ўзымаць і навісны цяжкае паражэнне. Аднак паражэнне Італьянскіх ітэрвенцыянісцкіх дывізіі не ёсьць па-ражэнне і тэка маладзунасці Італьян-скага вару. Бо Італьянскія салдаты, зладчышы ў палон іх дэзертыраў з ра-боў фашыстскай арміі, перахопішы са-аброры і рукамі на бок рэспубліканцаў, бо Італьянскіх кобавохотніў і анбллі-панскіх батальёнаў Іта Гарыбалі, навішны Італамі справядлівасці і свабоды, гераічна змагаюцца за перамогу над фашызмам.
Італьянская камуністачная партыя, указваеца далей у адзаве, заклікае Італьянскі народ паставіцца прыкладу байцоў на гвадалахарскім фронце. Іае гарыбалісцкімі і салдаты Італьянскіх фашыстскіх частей братаюцца, аб апа-ныя агучыяны ітэрвенцыі да прыгнечання і ваіны і агучыны ітэрвенцыі да свабоды і справядлівасці, да стварэння магут-нага азіагна фронты.
У заключэнне Італьянскія камарты прабуе неацлага ацлічэння Іта-лянскіх фашыстскіх войск з Іспаніі.

У ПАРЫЖ—НА ВЫСТАЎКУ

На фоне густога лесу пралягаюць райкі. Дзяжурны іх толькі чатыры метры. Над райкамі лавіць электрычны провал. На іх стапінах мініяцюры электравоз з прычаль-нікамі і вагонамі, на якіх навішны Іта-лянскія станцыі. У прыват пускаяцца то-лькі электравоз стаіць на месцы. Ён не будзе рухацца да тых пор, пакуль на гэтым праваду не будзе пущан ток высокай ча-статы. Электравоз кіруецца без правад-ніка, непаасна са станцыі.
Тры ўзры длача — электравоз пада-на каманда «Пуск». У ім загарэаа лямпкі, і ён адначасова пачынае рухацца па рай-ках. Вос электравоз даходзіць да канца рэек, і аднавіла-б, што ён навінен аста-навіцца, упершыню ў тунік. Але канструк-тары прадуладзілі і гэа. Яны ўстанавілі на электравозе механічны пераключаль-ны. Дзяжурны да канца рэек, электравоз на секунду спынаецца, і следаў ў зворотны напрамку. Электравоз пачынае пакуль-што тры каманды — «Пуск», «Стоп» і «Званок». Але гэтыя каманды можна па-вілічыць.
Мініяцюры, арыгінальнай канструкцыі электравоз пабудаваны на Цэнтральнай дзяржавай тэхнічнай станцыі БССР юным кан-структарамі — 16-гадовай Валодзея Ар-дашынаў (вучыць 9-га класу 1-й школы) і 15-гадовай Шурай Хмель (вучыць 7-га класу 45-й школы). Гэта — другая калектыўная работа юных канструктараў. Першая іх работа — трамвай — была вы-стаўлена на выстаўках, прысвечаных XI з'езду ЦК СМБ і X з'езду ВЛКСМ. Кіраван-ны электравозам спачатку было зроблена ад катушкі Румкарфа. У гэты час дзяр-жава тэхнічная станцыя атрымала прапа-ну ад савецкага павільёна сусветнай па-рыжскай выстаўкі прыслаць на выстаўку электравоз. Юныя канструктары рашылі пераканна стварыць свай малод. Яны зра-білі электравоз, кіруемы токмаі высокай частаты.

25 сакавіка малод электравоза накіра-вана ў Маскву, адкуль яна будзе адпраў-лена ў Парыж на сусветную выстаўку.
Каманда «Пуск». У ім загарэаа лямпкі, і ён адначасова пачынае рухацца па рай-ках. Вос электравоз даходзіць да канца рэек, і аднавіла-б, што ён навінен аста-навіцца, упершыню ў тунік. Але канструк-тары прадуладзілі і гэа. Яны ўстанавілі на электравозе механічны пераключаль-ны. Дзяжурны да канца рэек, электравоз на секунду спынаецца, і следаў ў зворотны напрамку. Электравоз пачынае пакуль-што тры каманды — «Пуск», «Стоп» і «Званок».

ФАШЫСЦКА-ТРАЦКІСЦКАЯ ЗМОВА У ВАЛЕНСІІ

ВАЛЕНСІЯ, 26 сакавіка. (БЕЛТА). Уста-ноўлена, што кіруючыя асобы ў Ва-ленскай фашыстскай арганізацыі рэгулярна звясціся праз азіа з фронтоў з фашы-стскім камандаваннем. Фашысцкае паліц-е шырока карыстаецца таксама паслугамі рад-дэ.
Каб забяспечыць сваім агентам неаб-ходную асабоду перасоўвання, арганізацыя снабжала іх паліцыйнымі дакументамі, га-лоўным чынам, профасаванымі білетамі, аб-авукаўшымі карткамі. Усе гэа дабыза-лася праз фашыстскую агентуру, пра-езшы і засеўшы ў некаторых профасі-нальных арганізацыях.
Арганізацыя ставіла сабе задачай ажы-цяўленне поўнага плана дасягняў, які паві-нен быў развівацца трыма паслядоўнымі этапамі. Першы этап — фашыстская армія лшчэ даўка ад Валенсіі — адзавіцца і арганізацыя «пятай калоніі» змажана, галоўным чынам, шпіянаваць. Другі этап — калі фашыстская армія наблізіцца-б да Валенсіі, адначасова «пятай калона» паві-на была выклікаць ваенныя пучы з са-мой Валенсіі, у першую чаргу захавчы ўрадавае рады і ваеннае міністэрства. Трэці этап — Валенсія ў руках фашыз-ма — арганізацыя «пятай калоніі» неад-кладна-ж ператварэцца ў дапаможную па-літыку на правадзёню белага тэарору. Да-гата яна рыхтавалася ўжо зараз: заісла-лася спісамі антыфашыстскіх арганізацый, імпулася правесці ў асобных раёнах Ва-ленсіі нешта накіхат паліцыйнага пера-пачу насельніцтва і іны.
Увесь гэты «стройны» план сарван рэ-спубліканскай паліцыяй. «Герой» фашыз-мака паполаа сядзець пад замком. Мюнія з іх прырасці павінуно.
Іспанскія траіцысты ішчэ раз адоў-ны на месцы азіацытася. Азіа з арыгані-заваных «Гары» праітаваў «па сумашэ-лапсці і ў якасці аднаго з кіруючых ва-ленскай траіцыстскай арганізацыі ПОУМ. І ў якасці візнага актывіста толькі што раскрытай арганізацыі «пятай калоніі».

ВАЛЕНСІЯ, 26 сакавіка. (БЕЛТА). Французскі друк з дэнана скрывае разаржаннем камітэту палі-тыскае італа-югаслаўскага дагавора. У новым дагаворы рад газет уключае су-рвы ўдар на палітычны калектыўнай безапаснасці і палітыцы ўзаемнай дапа-могі.
ПАРЫЖ (стапіна Францыі), 27 сакавіка. (БЕЛТА). Орган камарты «Юна-ніта» анбллікануў адзаву камуністач-най партыі Італіі, якая гаворыць ітэр-венцыю Італьянскага фашызма ў рэспуб-ліканскай Іспаніі і вітае братаўне Іта-лянскіх салдат з баймаі Іспанскай рэ-спубліканскай арміі на гвадалахарскім фронце.
Італьянскі фашыстскі ўрад, гаворыцца ў адзаве, спазываецца на трыумфальнае шавістве на фронце Гвадалахары. На са-май-жа справе Італьянскі войскі былі прымушаны ўзымаць і навісны цяжкае паражэнне. Аднак паражэнне Італьянскіх ітэрвенцыянісцкіх дывізіі не ёсьць па-ражэнне і тэка маладзунасці Італьян-скага вару. Бо Італьянскія салдаты, зладчышы ў палон іх дэзертыраў з ра-боў фашыстскай арміі, перахопішы са-аброры і рукамі на бок рэспубліканцаў, бо Італьянскіх кобавохотніў і анбллі-панскіх батальёнаў Іта Гарыбалі, навішны Італамі справядлівасці і свабоды, гераічна змагаюцца за перамогу над фашызмам.
Італьянская камуністачная партыя, указваеца далей у адзаве, заклікае Італьянскі народ паставіцца прыкладу байцоў на гвадалахарскім фронце. Іае гарыбалісцкімі і салдаты Італьянскіх фашыстскіх частей братаюцца, аб апа-ныя агучыяны ітэрвенцыі да прыгнечання і ваіны і агучыны ітэрвенцыі да свабоды і справядлівасці, да стварэння магут-нага азіагна фронты.
У заключэнне Італьянскія камарты прабуе неацлага ацлічэння Іта-лянскіх фашыстскіх войск з Іспаніі.

АДРАЎКА ГЕРМАНСКІХ ЧЫГУНАЧНІКАЎ У ІСПАНІЮ

ДОНДАН (стапіна Англіі), 26 сакавіка. (БЕЛТА). Як перадаюць у Валенсіі (Іспа-нія) там анблліканна паведамленне, у якім гаворыцца, што 20 сакаві-ка група германскіх чыгуначнікаў па-варату германскай чыгуначнай ад-міністрацыі выехаа з Рыза (Саганія) ў Іспанію. Гэта група складалася з 5 ма-шыністаў, 8 кучароў, 32 рабочых, 3 тэлеграфістаў і 2 электратэхнікаў. Усе яны прайшлі ваеннае абучэнне. Гэта група чыгуначнікаў увойдзе ў валаі гер-манскі спецыяльны корпус, які фармі-руецца для адраўкі ў Іспанію.

НА ЗАКЛІК КОМСАМОЛКІ КЕТАГУРВАІ

Закалі дзёкаўходнай комсамолкі Ва-ленскай Кетагурвай да ізаўчак Савецкага Саюза аб прыездзе на Далеі Усход зна-поў жывы вядук сарод ізаўчак стапіны БССР.
Піць студэнтка 3 курса раліаўшчыц-нага аддзялення менскага тэхнікума элек-травозы Эля Тыньшавая, Маня Пётрыш-кавіч, Наталья Штанюк, Насця Баборына і Ніна Кашуфская зваруліся з пісьмом у Далекаўсходні крайком комсомола аб сваім жаганні выехаць на Далеі Усход.
Спрод ізаўчак — тры комсамолкі. Са-май старшай 20 год, малодшай 13. Пасія скачэння тэхнікума яны пасудць праца-ваць па сваёй спецыяльнасці.

ВЕСТКІ З ПАЛЁУ

СТАРОБІН, 26 сакавіка. (БЕЛТА). У раёне пёлае сонечнае навор'е. Хутка навіскае глеба. Рад калгасаў Старобі-ншчыны вышлі ў поле і распачалі парых-тоўку глебы пад ярыну. Калгас «Цвет По-лесся» падрыхтаваў пад ярыну 3,5 гекта-ра, 10 гектараў узарова ў калгасе «Чыр-воная вяска». Штодзёна на борые працуе 5 пар коней.
ПЕТРЫКАЎ, 26 сакавіка. (БЕЛТА). Больш 30 гектараў узароў пад ярыны калгас «Ленінскі плях». Калгас «Кале-ктыўная праца» узароў 30 гектараў па-пару.

ІНСТЫТУТ НАСАВАГА ЗАВОЧНАГА НАВУЧАЮА ПАРТАКТЫВА ПРЫ ЦК КП(б)Б

СЛУХАЙЦЕ РАДЫСЦІСЦЫ ЗАВОЧНАГА ПАРТУЧОВЫ

ПРАЗ МЕНСКУЮ РАДЫСЦІСЦЫЮ РВ-10

ЧАС ПЕРАДАЧЫ: штодзёна (апрача 6, 12, 18, 24, 30)

18 г. 30 м. да 19 г. 45 м. па наступных чыслах: 1, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Трансляцыя з Масквы з 18 г. 30 м. да 19 г. 45 м. па наступных чыслах: 10, 17, 20.

Курс історыі КП(б)Б на навывшым уроўні перадацца днём з 12 г. 30 м. да 13 г. 45 м. па наступных чыслах: 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22.

Перадача па пятавых сельскай гаспадары — 4, 5, 19 з 20 г. 30 м. да 21 г. 30 м.

ІСТОРЫЯ ВІЯЎ

Пануарны курс

9/IV — Партыя большавікоў у першы перыяд дзяржавай пралетарыя-та (лекцыя перша).

18/IV — Партыя большавікоў у першы перыяд дзяржавай пралетарыя-та (лекцыя другая).

15/IV — Партыя большавікоў у часы трамдзайскай ваіны (лекцыя 1-я).

23/IV — Партыя большавікоў у часы грамадзянскай ваіны (лекцыя 2-я).

ІСТОРЫЯ ВІЯЎ

Навышны курс

ЧАС ПЕРАДАЧЫ з 12 г. 30 м. да 13 г. 45 м.

10, 15, 20 — Партыя большавікоў у першы перыяд дзяржавай пралетарыя-та (лекцыя 1-я).

18, 21 — Пачатак пралетарыя-та і ітэрвенцыі.

22 — Партыя большавікоў у бр-ваіне з першым і другім паходамі Антанты.

ВЯТЭРНЫ ПЕРАДАЧЫ

(трансляцыя з Масквы)

10/IV — Партыя большавікоў у бр-ваіне з першым і другім паходамі Антанты.

17/IV — Партыя большавікоў у бр-ваіне з трэцім паходам Антанты і пераможнае аказаванне грама-дзянскай ваіны.

20/IV — Партыя большавікоў пры пера-ходзе да новай аказаванчай палі-тыцы. Дыкцыя аб профасаванні.

ІСТОРЫЯ СССР

1/IV — Дзяржаўная маарыя XVIII ста-голіц і сядзюскай ваіны (Пу-гачоў).

ТАВАРЫШЫ ЗАВОЧНІКІ І РАДЫСЦІСЦЫ

Слухайце жонкі ў спецыяльна астаўленых радыааўдыторных ліна партыі, чыровых кучка і радыа-краны.
Павіны, якія ўдзельнічаюць у суваі з праслухання вамі лекцыяў і прапарукаў вучэбай літаратуры, а таксама падкуі і ваіны аб лекцыях накіроўваць на адрас: г. Менск, вул. Марса Маркса, 47/30, БІМЗО, ДЫРЭКЦЫЯ ІНСТЫТУТА.

СЕННЯ І ТЭАТРАХ І КІНО

БЕЛАРУСКІ ПЕРШЫ ДЭЯРЖАНЫ ТЭАТР (БДТ-1)

ВАРЖІ І АБЕЧКІ

Абавязок № 68

Паміна Дзярж. ВЕДЗІРАТЭАТР

Урацк. тэатра ОПЕРЫ І БАЛЕТА

КАНЕК-ГАРБУНОК

Абавязок № 4-

Гукавы кінатэатр «ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА»

ДЭПУТА БАЛТАК

Гукавы кінатэатр «Пролетарыі»

АПОШНЯЯ ПОЧ

Гукавы кінатэатр «ІНТЭРНАЦЫОНАЛ-ШКАЛЬНІК ШАСЦІ

Гукавы кінатэатр «Спартак»

АПОШНІ МАСКАРАД

Сення

1 штодзёна

Фільмы

ДВА СЯМЭРА СМЕЛЫХ

РВАТЫЯ ВАШМАКІ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

МАНДАТНАЯ КАМІСІЯ

НАРАДЫ СТАХАНАЎЦАЎ СОЦЫЯЛІСЦЫЧНАЙ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ

працуе ў ДOME ўрада-

ЛЕВАЕ КРЫЛО, ПАКОЯ № 117.

ТЭЛЕФОН 22-703, КАМУТАТАР 96.

МАНДАТНАЯ КАМІСІЯ.

НАРКОМІЩЕПРОМ СССР

ГЛАВТАРПРОМЕР

МІМОЗА

ЛУЧШЫЕ ОДЕКОЛОРИ

сильного запаха

У АДЗЕЛ АБ'ЯУ ЗВАНІЦЕ ПА ТЭЛЕФОН № 21-845

ДА ВЕДАМА УСІХ КАЛГАСАЎ МЕНСКАГА РАЁНА

ДЛЯ СВОЕЧАСОВАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ КАЛГАСАЎ ПАТРЭБНЫМІ ТАВАРАМІ ДА ВЕСНАВОЙ ПАСЕУНАЙ КАМПАНІ

У СЕЛ'ПО МЕНСКАГА РАЁНА

ЕСЦЬ НАСТУПНЫЯ ТАВАРЫ:

шорныя вырабы, калёская мазь, цёлі розныя, падковы, вільні, мезельны, лопаты напальныя, граблі мезельны, та-пары, сярпніцы, шчоткі конныя, цыбаркі і вёдры ацынка-ваныя і ішыя гаспадарчыя тавары.

Апрача таго ёсьць у вялікім выбары **ХАРЧОВЫЯ ТАВАРЫ.**

КАЛГАСЫ, ЗАКЛЮЧАЙЦЕ ДАГАВАРЫ З ПРАУЛЕННЫМІ СЕЛ'ПО ДЛЯ СВОЕЧАСОВАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ ВАС ТА-ВАРАМІ ВЫТВОРЧАГА ПРЫЗНАЧЭННЯ ДА ВЕСНАВОЙ ПАСЕУНАЙ КАМПАНІ.

ПРАУЛЕННЕ МЕНСКАГА РАЙСАЮЗА.

ІН-ЯЗ

ЦЭНТРАЛЬНЫ ІНСТЫТУТ ЗАВОЧНАГА НАВУЧА-ННЯ ЗАМЕЖНЫМ МОВАМ

ПР'ЕМ

НА АДЗЯЛЕННІ: АНГЛІСКАЙ І НЯМЕЦКАЙ МОВАХ.

Курс агучыны і спецыяльна. Падрыхтоўка і перападрыхтоўка пе-рэдвучачыноў.

ПР'ЕМ НА — ФРАНЦУЗСКАЕ АД-ДЗЯЛЕННЕ 9 І МАЯ 1937 года. Прэзект выкладчыца 60 50 кап. Паўшэраўны мэрыямі. Москва. Кузнецкі мост, 2.

У АДЗЕЛ АБ'ЯУ ЗВАНІЦЕ ПА ТЭЛЕФОН № 21-845

Арцель «Чырвоны Транспітнік»

(Менск, Менскаўскай, 1/1, тэл. 22-208 і 23-284)

ПРЫСТУПІЛА ДА ЗАКЛЮЧЭННЯ **ДАГАВАРОЎ**

НА ПАСТАЯННАЕ ПАРВОД ПР'ИМАЦАВАННЕ ПРАВАВОЗКІ ГРУЗАЎ, ПА ПЕРАВОЗКІ НА ПЕРАВОЗКІ АР-ЦЕЛ'ЛУ ПА ЗАЯЎКАХ, ЗАБЕРАННЫХ УСТАНОВАМІ, НА НАСТУПНЫ ДЗЕНЬ.

ПР'ИМАЮЦА ТАКСАМА ЗАЯЎКІ НА ПЕРАВОЗКІ АД ПР'ИВАТНЫХ АСОБ.

ПР'ИМАЮЦА ЗАЯЎКІ на перавозку з 9 г. раіцы да 4 д. дня. ПРАУЛЕННЕ.